

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК МКП(б), ЦВКІСНК БССР

35 (6011) 12 лютага 1938 г., субота ЦНА 10 коп.

## БІЯЗЛІТАСНА ВЫКРЫВАЦЬ ПАКЛЁПНІКАУ, КАР'ЕРЫСТАУ і ПЕРАСТРАХОУШЧЫКАУ!

У брудных арсеналах гнуснейших ме-  
ду замаскованой контроверзійной  
дэйнасці транспіца бухарынскіх  
адміністрацій шырока скрытасць увядалася  
член, атрунчая збора — паклённі-  
ца на часных совецкіх грамадзян. З  
сямі цынізмам заклітых ворагі на-  
да — агенты фашызма — прымірыва-  
ны, пад маскай пільнасці, свой са-  
ўдны эварын твар, заселама хлус-  
а ганімі чесных, адлінных партыі і  
роду комуністу, чесных беспарты-  
йных работнікаў. Гэта агдная форма  
скіроўкі патрабна ворагу для таго,  
адвесці ўдар ад самога сябе,  
арыца атасферу лішніх падазро-  
ні недаверу ў наших рэлах, дзе-  
нізівалася нармальную работу парты-  
нага і дэяжыўнага апарату, пера-  
нашы большевіцкія карды.

Часлівы і свабодны савецкі народ,  
член згуртаваны вакол партыі Леніна  
італіна, пад яе кірауніцтвам ачы-  
насовечнікі зямлю ад транспіца-  
харынскіх шпіанаў, дэверсантаў і  
однікаў, ад усіх ворагаў соцыялізма.  
шы славіны чакісты — работні-  
цы ВД, на чале з любімымі сталінскімі  
кікомамі Нікалаем Іванавічам Ежовым,  
грамілі асіны гіганды агентуры  
сім'яна-люпіна-польскага фашызма, вы-  
былі афіснікі пад гнусныя згадні-  
радзімы, рыхтаваўшы альяненне  
ады памешчыкаў і капиталістаў у  
ССР.

Але вораг яшчэ не дабыў. Ні на ал-  
мінту мы не павінны забываль-  
ны нашага мудрага правадыра і  
растрахуўшчыку, які ахвотна пад-  
ліўшыць усікі паклён на часных ко-  
ністу і стараюца выслужыцца на  
включэннях з партыі. Гэты скірун-  
і кар'ерысты граюць на руку зачлен-  
варам ворага, з'яўлюючыя на  
насніх іх прыміні помочнікамі.

Пастанона Пленума ЦК ВКП(б) —  
кае прагуление членів сталін-  
іх клонатаў аб людзях, ах партый-  
іх і непартыйных большевіках, а-  
бных грамадзянах нападаючай вялікай  
гітлероўскай раздзілі. Ніяма чесных  
членіў беспадстайна абыяслявілі гнус-  
ны паклённікі. Ніярэка яны пускалі  
хаміяны бяскорыны працаўшчыні  
тад: спачатку самі распускалі пра-  
го ці іншага работніка хлусніві-  
шы, укусілі чуткі, а потым спынілі-  
сь на зялёных партынцаў і савец-  
кіх арганізацій, што, моў, ад тахім-  
тага ходзяць ушарты чуткі...

У партыйнай арганізаціі Наркам-  
інформація БССР, напрклад, выкрыл  
паклённік член партыі Далідовіч.  
і агандыў 5 комуністу і з беспар-  
тыйных работнікіх паркаматаў. Гэты, з  
зволу сказаў, комуніст, жадаючы  
зязыць сябе пільным, не спыніўся  
здадзіць, каб абліці брудным па-  
тамі хлусні чесных комуністу, час-  
ных беспартыйных работнікаў. Усе  
напіркі Далідовіча асноўвалі на  
законе і правакаційных чутках. Ха-  
рактерны самы стыль яго зязыц...

«Ходзяць у партыя чуткі, што Л.-  
сын кулака, і што ў 1929—32 гг. (на  
працягу трох год! — Рэд.) ён забіў  
чалавека». Работнікі гаворяць, што  
Г. — стаўленік ворага народу».  
«Есь сігналы, што...»  
«На словах работнікаў... і т. д.

Імяні такім чынам паклённікі ім-  
пуна пасяць, недаверу і лішнюю  
адзінану на нашых рэлах, перашкоды-  
на нармальнай работе.

У партарганізаціі Акадэміі науок  
БССР паступілі розныя кампрамітую-  
шы матэрыялы на 2/3 усяго ліку кому-  
ністу. Пры праверцы значная частка  
этых матэрыялаў аказаўшыся хлусні-  
хлукам на часных большевікоў.

На жаль, некаторыя партынскія а-  
рганізаціі даследаўшы анонсілі да  
любых зязы, да любых матэрыя-  
лаў, паступіўшы на комуністу, і, не

### АД РЭДАКЦІІ

Праверкі газеты «Звязда» лічны  
усім правильным і своечовым вы-  
ступленіем газеты «Ізвестія Советов  
трудаў індустрій СССР» ад 1 лютага  
1938 года з карапідніцай паклённі-  
каў в газете «Звязда».

Таксама не павінна юстаноўлена, што  
праверкі факту, паданы на карапідніці,  
устаноўлена, што рэдакція газе-  
ты «Звязда» неабгрунтавана абыясля-  
ваўшы тав. Асмалоўскую ў тым, што  
не праходзіла з кулачкі сям'і, аднес-  
лае да варожых элементаў.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — вязлілася выкry-  
ваша паклённікаў, кар'ерыстаў і перастрахоўчы-  
каў!

Артыху́л тав. Хозе Дыяса.

На дрейфуючай станцыі «Паўночны полюс».

Урыванне на совецкую тэрыторыю эстонскіх  
пагранічнікаў.

Чырвоная Армія ў народнай творчасці.

Насутра XX гадзіні Чырвоная Армія і  
Ваенна-Марскога Флота.

Агульнагарадскі сход агітатару.

АРТЫКУЛ:

Капітан Г. Т. Захараў. — Валачаеўская дні.

Б. Ізанаў. — Міжнародны агляд.

А. Чапелей. — Разгром Шкуро.

С. Лісанескі. — Берагчы электраэнергію.

Я. Цёрушкін, Ів. Дзенісенка — Разгубілі ста-  
хануццаў.

ЗА РУБЯЖОМ:

Адстаўка румынскага ўрада Гогі. — Новы ру-  
мынскі ўрад. — «Следства» па-румынску. — Даікае  
савоўльства польскай цензуры. — Хваліванні ў  
германскай арміі. — Французскія ўлады патура-  
юць фашысцкім змоўшчыкам. — Заява Канія. —  
На франтах у Іспаніі.

## АРТЫКУЛ тав. ХОЗЕ ДЫЯСА

БАРСЕЛОНА, 10 лютага. (БЕЛТА). Газета «Франс рох» публікава артыху́л — вязлілася паклённікаў, кар'ерыстаў і перастрахоўчы-  
каў на велізарнае значэнне апошні  
сесіі карцісаў (іспанская парламента). У прыватнасці, бы алданчык разгучасці  
і энергію, з якой старшыня Совета мі-  
ністэрства Іспаніі Негрін адкінуў усюю  
магнітасць пераговораў аб перамірі.

Тав. Хозе Дыяс пералічавае рад ста-  
ноўных фактав, умцівачоўчых распуш-  
ліканскую Іспанію. Да гэтых фактав  
адносіцца: вырашэнне некаторых  
найбольш вострых праблем народнага фронта. Ад мас патрабуючы  
новыя намаганні. Чым кутчэй усе пой-  
дуть пляху адзінства, тым хутчэй  
будуть вырашаны гэтыя праблемы.

Агдняльчык на праўдзены шлях, можна ўстанавіць, што паліпашэнне,  
якое наглідаеца сёня, пачалася з  
таго моманта, калі комуністична і со-  
ціялістична партыі зблізіліся і за-  
ключылі пагадненне аб адзінстве дзе-  
нінія. Імена гэтага адзінства мабіліза-  
валі, дысцыплінавалі масы і натхнілі  
на баражу Трэба істайлі нарад, да  
адзінства дзеяльніц паміжнаў паміж-  
народаў. Тэхнічныя праблемы: пад-  
рэшт, якія паклённікі вынікаюць з  
перамогі на тэрзульскім фронце і  
да перамогі на пляху адзінства.

«Адна з гэтых станоўчых фактав, —  
піша тав. Хозе Дыяс, — не павінны  
заслышаць залас, якія гэтыя станцыі  
перад Іспаніскім народам. Нельзя думаль-  
шы, што першыя перамогі паклённікі на-  
зывалі залас, якія атакаваюць калені  
ізмежнікі. Адчучы ёні сілу

республіканской Іспаніі, будзе ўсе

заслышаць залас, якія паклённікі вы-  
нікаюць з падарылі атакаваць.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, міністэрства війсковых авароні  
у Іспаніі ад 10 лютага, распуш-  
ліканскія війсковыя атакі мінінікі  
у сектары Гвадалахара (на падоўжні  
шляху) і ўспадары Мадрыда мінінікі  
адсту-  
пілі ўспадары.

Паводле паведамлення агенцтва Гава-  
рас, мініст

## БЕРАГЧЫ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІЮ

Экспанічны совет пры Соўніаркоме ССРУ ў 1937 годзе 365,9 тыс. кіловатадзін, а завод № 3 — 62 тыс. кіловатадзін. На заводзе № 3 учечка энергіі складае калі 15 проц.

Апрача гэтага на заводзе ўстаноўлены маторы перавышанай магутнасці. Матор у 75 кіловат загружаны яго на 75 проц., а маторы у 20,5 і 26 кіловат загружаны толькі на 50 проц. Цагельны заводы таксама парушаюць установлены для іх графік скрыстыяне электраэнергіі. Гэта цягне за сабой выключэнне цэлага раёна горада.

Менская электрастанцыя № 1 у 1937 годзе, не глядзячы на выкананне свайго гадавога плана, усёй падавала энергию ў вялікім перабоямі. За год было 17 аварый, прычым 9 аварый здарыліся выключна на наядбайдані і недысциплінаванасці абслугуваючага персанала. За дрэнную снабжэнне станцыі апалам на працу горада было 64 выключэнні філіру.

У рэзультате расхлебанасці і грубага парушэння працоўнай дысципліны станцыя недадала гораду за 1937 год калі 40 тыс. кіловатадзін.

Не падешыліся справа і ў 1938 годзе. Толькі за студзень было 6 выключэнняў.

Прамысловасць, культурныя установы, насельніцтва Менска адлюбоўшы, адабіты ў зімовы час (асенне-зімовы максімум), вілікія перарабі ў забеспечэнні электраэнергіі. Магутнасць першай і другога электрастанцыі значна падніжэ патребнасці.

Недахота энергіі патрабуе адабіты жорсткага режыму, які выдаўніўся. Адэле як раз гэтага ў Менску і не глядзяцца. Асобныя прадпрыемствы злачынна трахізраце электраэнергію. Есць нават і такія кірункі прадпрыемстваў, якія замест эканоміі энергіі гатоўныя плаціць велізарныя штрафы за яе перавыдатак. Іны не хочаць зразумець таго, што кожная велізарнікі кіловат-гадзін азначае эканомію паліва і нармальну дзейнасць іх прадпрыемстваў.

Весь, напрыклад, узялік абудковую фабрыку імя Кагановіча. Тут сістэма-туніка парушаюць вызначаны вільністю ліміт выдаўніння энергіі. Замест ліміта ў 150 кіловат выдаўніўся да 250 кіловат. За гэта фабрыка была штрафавана на 2.000 рублёў.

Цагельны завод № 1 перавыдаткаў

С. ЛЯСНЕУСКИ,

## АГУЛЬНАГАРАДСКІ СХОД АГІТАТАРАЙ ВЫСТУПЛЕННЕ тав. А. А. ВОЛКАВА

Учора ў паміжнікі менскага клуба імя Сталіна адбыўся агульнааградскі сход агітатарав, склікани Менгаркомам КП(б). Присутнічала звыш 700 чалавек. Сход адкрыў выконаўчыя абавязкі сагратара гаркома партыі тав. Машеву.

Даклад ад вынікаў работы Сесіі Вярховага Совета ССР зрабіў депутат і член Прэзідіума Вярховага Совета ССР выконаўчыя абавязкі першага сакратара ЦК КП(б) тав. А. А. Волкову.

Ен перш за ёсць гаворыць аб тым, што нарком абароны маршал Савецкага Саюза тав. К. Е. Варашылаў прасіў перадаць прымітванне сваім выбарчымкам, працоўнымі стаціямі БССР. Гэта паведамленне выкінёле поўным захапленнем абалыці ў горад вернага сагратара К. Е. Варашылава.

У сваім дакладзе тав. Волков расказаў, з якой вілізімі адзінадцашасцю савецкі парламент, выконаўчыя волю



Лепшыя стаханаўкі новабарысаўскай віцэ-палькавай фабрыкі імя Кірава тав. Л. І. Бурацкі і Б. Блох, якія працуяць у змене дэпутата Вірхоўнага Савета ССР тав. Журановай, дабіліші штодзённую перавыдак нормы выпраўніць. На эдыму:

Мастэр змены тав. Журанов (злева) працае якасцю выпускнікам прадукцыі.

Фото Я. Салавеіччика.

## ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ (ХРОНІКА)

### НОВЫЯ КАДРЫ

УЗДА. Лепшыя брыгадаў калгаса імя Дзэржинскага тав. Пліско, якія актыўна працаюць у дні выбараў членам участковай выбарчай камісіі, вылучаны загадыкамі райсавета. Старшыня калгаса «Інтэрнацыянал».

Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам загадычніка раёна. Дырэкторам Ліёнскай МТС выбуцан тав. Бокунь

вылучан загадыкамі калгаса тав. Сапега А. выбраў старшынёй раёнаўкінама, старшыня Глодзянскага сельсавета тав. Матвеевіч выбуцан загадыкам раёна тав. Букин-намеснікам

ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ У НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ

# НІКОМУ ЗЯМЛІ СОВЕЦКАЙ МЫ НІ ПЯДЗІ НЕ ДАДЗІМ!



енне рэдзіўсвязі Н-скай вайсковай часці на занітках. На здымку: выдатнік і національнай вучобы т. Дубінін, памочнік камандзіраў узвода тг. Арсен-Белав і лейтенант Рэпінав.

Фото Я. Салавеічыка.

## ЦЕРАЗ ГОРЫ І ДАЛІНЫ

з горы і даліны  
салі белыя,  
бандытамі мы разбілі  
загаду Леніна.

разбілі ўсіх бандытамі,  
зірамі на франтах,  
із гэтага нас кіляй  
і будыны голас Ільіча.

мы вольна, дружна стаі,  
дзеям не праіці,  
вядзе таварыши Сталін  
у пленінскім пуні.

махне рукою Сталін,  
нам скажа маршал Клім,  
вем біца мы і шчасці  
му не аддадзім.

## 1 МЯЖЫ СОВЕЦКАЙ

ночка п'емная  
рокія палі,  
мяжы совецкай  
ць вартасі.

хода і захода  
гуташа паход  
вольную краіну,  
24 жырны наш народ.

гута не пахохе,  
мы у бой  
заша жыццё светлае,  
край шаштасівой.

наша мірна,  
мы не хапім,  
із зямлі не трэба нам,  
і не аддадзім.

(Запісаны ў калгасе «Зорка», Кільчыскага раёна).

\*\*  
и ворагі — фашысты  
и, як вайкі,  
ты на радзіму нашу  
клыкі.

не байміс  
мы вайкі,  
абарони  
ны з нас гатоу.  
(Запісаны ў Аршанскам раёне).

## ЦА ГРЭЕ, ВЕЦЕР ВЕЕ

на грэе, вечер вее,  
на разлівецца,  
міленькі, даражэнкі  
рмю збрэзіца.

адаіла пад акном я  
озку зялённую.  
і мілы не ў салдаты —  
армію Чырвоную.

а маді, пад і балька:  
границу сын ідзе.  
Цы глядзі-к, сыночек мілы,  
і там монса, як нідзе...

шэрэга, вепер вея,  
на разлівецца.  
міленькі, даражэнкі  
рмю збрэзіца.

(Запісаны ў калгасе «Чырвоны гай»,  
Рагачоўскага раёна).

## РЫКАЗКІ, ПАГАВОРКІ, ЗАГАДКІ

и паноў блілі, — яны ў страху выпі.  
Зарыніла панам на страху нарадзіў.

кай хваліца паны хвастом бітым.  
і панамі гарматы насыць, — фо-  
бы без тапу стечнцы.

зарынармейцам быць — не ў сал-  
служыць.  
ла балоту ідзе, не тоне ў вадзе, ідзе  
рэзы, але нежывы (танк).  
Лапіца, гудзела, спусцілася і села  
лает.

Зроблен проста, канец востры, мала  
іле стаіць на стрыні (штыкі).

Частка друкуюемых вершаў узята са  
книгі, які выхадзіць да XX-й гадавіны.

## ЯК ПАЛЯҮНІЧЫ ФЁДАР ЯПОНЦАЎ ПРАГНАЎ

(Русская казка)

На Даўжіні Усхохзе, калі мацчурскай  
гравіні, жыла сама паліўнічага: ста-  
рык ды тра смыні. Старейшыня ды браты  
хадзілі на паліўнінне, а малодшага, Фёда-  
ра, пакідалі дома.

Аднойчы прыхоўчыца браты з паліўнін-  
най. Фёдар і кажа:

— Я таксама буху хадзіць на паліўнін-  
не.

— Ты яшчэ малады, патраспешн — из-  
ходзіціся, — газорыя браты.

А Фёдар настоеў на сваім.  
Назэўтра ўстаўці браты і ўходзілі. І  
Фёдар сабраўся, тэксама пайшоў на па-  
ліўнінне.

Іхе бы і ёсць прыкмета — кускі  
які-небудзь аму папаленца, ці які пінёк  
із якай лясіна, куды яна нахіліцца, —  
уступаў.

Папалася яму белка. Хапеў бы яе стра-  
ляць. А белка кажа:

— Затым ты мене страліць будзе? Ціпер  
вісна, мы толькі распахнімось.

Шкіру ў нас нацялова Вось прыдзе во-  
сень — тады і час паліўнін.

Папаўся Фёдар мядзведзем. Ён і яго  
хадзеў застряліць. Мілевельца кажа:

— Не страліць, Фёдар, зараз у мене  
шкіра пукдыміла, шэсьць вільзін.

Іхе бы і яго паліўніца.

Розныя зверы і птушкі сустракаліся  
Фёдру. І прыхоўцілася яму перагавар-  
вацца з кожным. Што патрэбна — заби-  
ваць, што нечарнайшы — пакідзіць?

Прымоў Фёдар камоў. Прыйшлі і бра-  
ты і бачыць: прыгэб Фёдар шмат про-  
мисляў.

Саліца за стол, пачынаў гутарку.

Браты гораўся:

— Як ты гэта, Фёдар, многа беш? Шы-  
ты жухавы, ці ты праства майстэр?

Фёдар усіхініў і стаў ім піліўніцам:

— Тут — газорыя, — патрабуціца  
вялікай працы і ўмінне. Іны яму газо-  
рыша:

— І мы таксама працуем, ходзім, але  
чамусы столькі не забіваем.

— Тады іхе ўзбітра са мною.

Назэўтра стаў Фёдар пакідзіць братамі

дзе што можна запамяціць.

Падыхаўціца яму да бурей речкі. Ён  
перадохіці прац речкі. Іны яму віз-  
улоўці:

— Як ты гэта, Фёдар, ўсё ведаеш?

А бы ім паказае на панікі:

— Вось запамяціце гэты панікі, і бу-  
дзено ви пераходзіце.

Іхуў даілі, падыхаўціца да скалі, і па-  
склахах таксама пакідзіць Фёдар. Браты  
за ім. Прыйшлі скалы, зайші ў дымчучы  
лес, і стаў ён ім паказаць там.

Сталейшы брат говорыў:

— Ды ты, брат Фёдар, западзіці да скалі

забраўся! Будзе, бадай, позна віршица  
назад!

— Воста возымі да і запачуець. Тут  
мы працівнікі быў і дунгун звер быўжыць.

Але толькі агнёк не будзем расхлідаваць,

з то можна запамяціць.

Рангам патуў старынін брат шорах

якісці і хrust. Ён за палу хэрніу Фё-  
дару:

— Эта што такое? Звер які?

Фёдар скажаў:

— Пакідзіці, я пайму паглядзі, што

тварыца там.

І пачуў Фёдар праўбіца паміж ку-

сту. Амазу ён зразумеў, што іншыя людзі.  
Ды не ахін, не дыа, а паны атры.

Пакідзіці Фёдар братоў. Не зрабілі яны  
і звесці кроў, як раптам Фёдар шопта-  
мі падае каманду страліць. І ўсе троє  
разам выстрылілі. А японцы таксама сталі  
страліць, але сколкі і спрабілі — па-  
насці не моглі. Калі кулі ляцелі па нагах —  
братьі ў гэты час палікавалі да верху,  
калі кулі ляцелі ў галаву — яны ляліці  
ні на заміні.

Японцы многа. Цікіца прыміліся бра-  
там.

Стаў прасіць Фёдар лес, каб лес пама-  
гаў. І лес становіўся японцам перамо-  
гай. А які стаў абліужаць японцы бра-  
той, рухнула тэфстая сасна і прыдывіла  
некамі японцу насмерт. Паднялася  
страпіца бура. Гнула лес дуту, хлясты-  
ла галінкамі пешыніці. Японцы кінулі  
страпіцу з боку на бок. Конікі матовізізі  
калоізіну мы і звалілі на японца.

Вайкі кінулі японцу піліўніцам. Піліўні-  
цамі і піліўніцамі.

Фёдар зімініў і стаў ім піліўніцам:

— Тут — газорыя, — патрабуціца  
вялікай працы і ўмінне. Іны яму газо-  
рыша:

— Хутчай, Фёдзя, на мене сядзісі, ды  
памінай што звераўціца!

Пускіўся сакаты, як каленяя страла,

спущчана з лука.

Дабраўся Фёдар да пагранічнікаў, пра-  
буў транспорт. Пагранічнікі быў ўсе на на-  
гах.

— Дахайце, браточки, паможакіце!  
Японец зайдзе! Не адказаціце иму совец-  
кому зямлі! Траба гініц!

Пагранічнікі пабеглі за Фёдрам, абы-  
шы японцу з другога боку і забралі ўсіх.

Стаў чырвоны камандзір хватіць бра-  
там і распішці:

— Як-же вы гэта троє спраўліўся з та-  
кімі атрапамі?

А Фёдар ахаваў:

— Таварыши камандзір, мы-ж не адны  
были. Уся прырода шыла на памамоту:

звяры і птушкі, лес і бура.

(3 книгі «Творчасць народу СССР»).

\*) Учты — абузак.



Да XX гадавіны Рабоча-Сляянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота.  
Научоно-Захоўдная граніца. Атрад чырвонаармейцаў-лыжнікаў на маршы. (СС).

## АБАРОННЫЯ ПРЫПЕЎКІ

Праважала я мілога,  
Гаварыла: «Не тужы,  
У дазоры на граніцы  
Піліна краі наш беражы».

Няхай бесінца фашысты,  
Не тантапці ім нашы ніу.  
Аб такім жыці, што маем,  
З нас ніхто ранеі не сніу.

На зямлю Советаў лезі  
То бандыт, то генерал.  
Мы па Сталінскаму плану  
Білі белых напавал.

На вінтоўку знаю добра,  
Вычуку вайсковы строй.

## КАЛЫХАНКА

Машына палажыла,  
Стала песьненьку спявальць,  
Люлі, люлі, мой міленькі,  
Закрыў вочки, пары спаць.

Вырасці, сыноў, вялікі,  
Пойдзеш у армію служыць,  
Сам таварыши Варашылаў  
Будзе там пябіе вучыць.

## ДЗІКАЕ СВАВОЛЬСТВА ПОЛЬСКАЙ ЦЭНЗУРЫ

ВАРШАВА, 11 лютага. (БЕЛТА). На пасяджані юбджэтнай камісіі польскага сената 10 лютага ў спрэчках па бюджету міністэрства ўнутраных спраў рад дапутату выступіў са скартам на свавольства цэнзуры ў Польшчы. Жанчына-сенатар Флемшар заяўляла, што ў польскай друку забаронена, у прыятнасці, пісаць аб Данцигу, аб апошнім пасяджанні Совета Лігі нацый і аб дзейнасці польскага міністэрства юстыцыі. Флемшар адзначыла, дадзел «незразумелы» для яе факт канфіскацыі пісні кніжкі аднаго польскага пісьменніка, які прадлігаў апісанне жыцця польскай моладзі. Свавольства цэнзуры, — заяўляла Флемшар, — наносіць сур'ёзную школу польскай культуры.

Характэрныя даныя аб дзейнасці польскай цэнзуры прыведзены выступіць ў спрэчках прэм'ер-міністру Славой Складкоўскому. Па даных прэм'ера, у 1937 годзе польская цэнзура зрабіла 2.848 канфіскацый, у той час як агульны лік існуючых у Польшчы газет і журналоў складае ўсяго 2.673. Такім чынам, колькасць канфіскацый перавышае лік выдачы, што тлумачыцца многакратнымі канфіскацыямі адных і тых-же газет і журналоў.

Не гледзячы на гэтую данью, сенатар Петрашкіні палітычныя магчымыя скардзіны на недастатковую «плънечы» польскай цэнзуры і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзуры, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў прынесьці супроты іх рабочыя меры, шляхам пераслення ў гэтых рабочыя «надзейных элементаў».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускім мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».


## ХВАЛЯВАННІ У ГЕРМАНСКІЙ АРМІІ

ВАРШАВА, 10 лютага. (БЕЛТА). Сенатар вічарчык газеты поўны паведамлення ў аўспыхнуўшых, у выніку апошніх «чысткіх», хваліваних у германскім рэжысверы (армії), Венскі каскепідент газеты «Ілюстрацыі кур'ер подзеяніяў» перадае весткі аб пабегу 23-х вышынных германскіх афіцэрў у Аўстрыю і 30 афіцэрў у Швейцарыю. Той-же каскепідент паведамляе, што ў двух германскіх гарнізонах, размешчаных поблизу граніцы з Польшчай, а именно у Аленштайні і Штолцы, устаноўкі ўсе ўласнікі.

Газета «Эксірас поранні» ў тэлеграме з Парыжа паведамляе, што масавых армітаў у Германіі «аграсіўна» выступаюць афіцэрў рэжысвера.

НОВЫЯ ЗМЕНЫ У ГЕРМАНСКІМ УРАДЗЕ

ПРАГА, 11 лютага. (БЕЛТА). Берлінскі каскепідент газеты «А-Вест», паведамляе, што Гітлер правядзе ў бліжайшыя дні новыя змены ва урадзе. Гітлер мае намер стварыць тайны совет па ўнутраных спраўах. Указавае, што старыніні гэтага совета намяжуць Фрык, з адліканіем яго з міністэрства ўнутраных спраў, а на месца Фрыка міністрам ўнутраных спраў будзе назначаны ціперашні начальнік Гестапо — Гімлер.



Демонстрація разбураных бомбардировай фашысцкіх самалётам. (СФ).

## ЗАЯВА КАНІЯ

ВАРШАВА, 10 лютага. (БЕЛТА). Венгерскі міністр замежных спраў Канія прыняў учора ў Варшаве прадстаўніцтву польскага друку на недастатковую «плънечы» польскай цэнзуры і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзуры, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў прынесьці супроты іх рабочыя меры, шляхам пераслення ў гэтых рабочыя «надзейных элементаў».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзуры, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзуры, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзуры, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзуры, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзуры, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзуры, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзуры, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзури, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзури, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзури, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзури, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзури, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзури, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзури, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».

Сенатар Бечковіч зварнуў увагу на то, што пасля роспуску польскім Уладзіміром Сіціх культурных арганізацій беларускай нацыянальнай меншасці і забарону ў Польшчы рагіёнерадача на беларускай мове «мислючыя насељніцтва слухае гайдзінерадача на беларускай мове з Менску».

Сенатар Біспінг у сваім выступленні заяўляў, што ў раздзе паветаў Новагрудскага і Беластоцкага ваяводстваў («Заходняй Беларусі») існуюць «загадкі комунізму», і патрабаваў яшчэ больш строгай цэнзури, а ў вынадку патрабоў — таскама «умянянія».